

ЗАЦВЯРДЖАЮ  
 Старшыня Нацыянальнай камісіі  
 Рэспублікі Беларусь па справах  
 ЮНЕСКА



У.У.Макей

6 мая 2016

**План работы Нацыянальнай камісіі па справах ЮНЕСКА на 2016-2017 гг.**

Назва мерапрыемства	Месца, даты правядзення	Адказныя
Правядзенне ў штаб-кватэры ЮНЕСКА сустрэчы Групу сяброў, аб'яднаных у барацьбе з гандлем людзьмі	Парыж, красавік 2016	Сакратарыят, Пастаянная прадстаўніцтва пры ЮНЕСКА
Прасоўванне праекта рэзалюцыі “Роль адукацыі ў прадухіленні гандлю людзьмі” падчас 39-й сесіі Генеральнай канферэнцыі ЮНЕСКА	Парыж, лістапад 2017	Сакратарыят, Пастаянная прадстаўніцтва пры ЮНЕСКА,
Выбранне ў члены Выканаўчай рады ЮНЕСКА на перыяд 2017 – 2021 гг.	Парыж, лістапад 2017	Пастаянная прадстаўніцтва пры ЮНЕСКА
Работа па пашырэнні колькасці беларускіх грамадзян, працуючых у Арганізацыі, накіраванне ў Цэнтр прапаноў па існуючым вакансіям у ЮНЕСКА	Парыж, пастаянна	Пастаянная прадстаўніцтва пры ЮНЕСКА
Міжнародны дзень роднай мовы	Мінск, 21.02.2016 21.02.2017	Сакратарыят
Міжнародны дзень універсальнага доступу да інфармацыі	Мінск, 28.09.2016 28.09.2017	Камітэт Нацыянальнай камісіі па пытаннях інфармацыі, Сакратарыят
<b>Адукацыя</b>		
Развіццё інфармацыйнага напаўнення тэматычных банкаў дадзеных прававой інфармацыі “Адукацыя” і “Права непаўналетніх”, якія ўваходзяць у склад інфармацыйна-пошукавых сістэм ”ЭТАЛОН“ і ”ЭТАЛОН-ONLINE“	2016–2017	Камітэт Нацыянальнай камісіі па пытаннях адукацыі, Нацыянальны цэнтр прававой інфармацыі Сакратарыят, іншыя дзяржаўныя органы і арганізацыі

Назва мерапрыемства	Месца, даты правядзення	Адказныя
<b>Актуалізацыя банка дадзеных прававой інфармацыі ”Я і Закон“ версіі 10.0 у якасці праграмы да камбініраванага выдання ”Я – грамадзянін Рэспублікі Беларусь“ выпуску 2016 года (пры наяўнасці фінансавання выдання)</b>	<b>на працягу 2016 года</b>	<b>Камітэт Нацыянальнай камісіі па пытаннях адукацыі, Міністэрства адукацыі, Нацыянальны цэнтр прававой інфармацыі</b>
Арганізацыя правядзення навучальных семінараў для выкладчыкаў устаноў адукацыі па павышэнні ўзроўню правасвядомасці навучэнцаў, у тым ліку па пытаннях выкарыстання дзяржаўных інфармацыйна-прававых рэсурсаў пры прававой асвеце навучэнцаў	2016–2017	Камітэт Нацыянальнай камісіі па пытаннях адукацыі, Міністэрства адукацыі, іншыя дзяржаўныя органы і арганізацыі, Нацыянальны цэнтр прававой інфармацыі
Арганізацыя творчых сустрэч Мінскага міжнароднага жаночага клуба жонак паслоў і дыпламатычных прадстаўніцтваў, акрэдытаваных у Рэспубліцы Беларусь	2 разы ў год	Камітэт Нацыянальнай камісіі па пытаннях адукацыі МДЗЛУ
Арганізацыя працы лінгваатрадаў у дзіцячых аздарэўленчых лагерах “Fantazy-camp”	чэрвень-жнівень штогод	Камітэт Нацыянальнай камісіі па пытаннях адукацыі МДЗЛУ
Рэалізацыя адукацыйных праектаў “Сістэма адукацыі ў полікультурным асяроддзі”, “Вучымся і вучым культуры свету”	на працягу 2016-2017	Камітэт Нацыянальнай камісіі па пытаннях адукацыі МДЗЛУ
Канферэнцыя экалагічных праектаў на англійскай мове “ECOS-2016”, “ECOS-2017” (для навучэнцаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі)	красавік штогод	Камітэт Нацыянальнай камісіі па пытаннях адукацыі Гімназія №1 імя Францыска Скарыны г.Мінска
Міжнародны конкурс “Дыялог культур”	красавік штогод	Камітэт Нацыянальнай камісіі па пытаннях адукацыі Гімназія №12 г.Мінска
Міжнародная канферэнцыя па мадэляванні працы Арганізацыі Аб’яднаных Нацый “GYMUN-2016”, “GYMUN-2017”	красавік штогод	Камітэт Нацыянальнай камісіі па пытаннях адукацыі Гімназія №12 г.Мінска
Рэалізацыя праекта расійска-беларускай асацыяцыі “Адукацыя ў XXI стагоддзі вачыма дзяцей і дарослых”	на працягу 2016- 2017	Камітэт Нацыянальнай камісіі па пытаннях адукацыі МДЗЛУ

Назва мерапрыемства	Месца, даты правядзення	Адказныя
Рэспубліканскі конкурс на лепшае прадстаўленне на афіцыйных сайтах Асацыяваных школ ЮНЕСКА Рэспублікі Беларусь матэрыялаў аб аб'ектах Сусветнай спадчыны ЮНЕСКА	на працягу 2016-2017	Камітэт Нацыянальнай камісіі па пытаннях адукацыі
<b>Прыродазнаўчыя навукі</b>		
IV Сусветны кангрэс біясферных рэзерватаў	Ліма, Перу 14-17.03.2016	Камітэт Нацыянальнай камісіі па пытаннях навукі і прыродазнаўчай адукацыі, Кафедра ЮНЕСКА па прыродазнаўчай адукацыі, Сакратарыят
Падрыхтоўка праектаў для рэалізацыі ў рамках Праграмы ўдзелу ЮНЕСКА 2016-2017 па прыродазнаўчай тэматыцы	студзень-красавік 2016	камітэт Нацыянальнай камісіі па пытаннях навукі і прыродазнаўчай адукацыі
Правядзенне трэнінгаў па стратэгіі ЮНЕСКА ў галіне арганізацыі і дзейнасці біясферных рэзерватаў – аб'ектаў Сусветнай сеткі біясферных рэзерватаў	пастаянна 2016-2017	камітэт Нацыянальнай камісіі па пытаннях навукі і прыродазнаўчай адукацыі, Нацыянальны камітэт па праграме ЮНЕСКА “Чалавек і Біясфера”
Падрыхтоўка нацыянальных камандаў школьнікаў для ўдзелу ў міжнародных Алімпіядах па прыродазнаўчых навук	пастаянна 2016-2017	кафедра ЮНЕСКА па прыродазнаўчай адукацыі БДУ, камітэт Нацыянальнай камісіі па пытаннях навукі і прыродазнаўчай адукацыі
Удзел школьнікаў у міжнародных Алімпіядах па прыродазнаўчых навук	Пастаянна 206-2017	камітэт Нацыянальнай камісіі па пытаннях навукі і прыродазнаўчай адукацыі
Разгляд намінацыйных заявак ад патэнцыяльных нацыянальных аб'ектаў на атрыманне статуса біясфернага рэзервату ЮНЕСКА ў мэтах іх накіравання ў Сакратарыят Праграмы ЮНЕСКА “Чалавек і біясфера”	на працягу года	камітэт Нацыянальнай камісіі па пытаннях навукі і прыродазнаўчай адукацыі
Удзел у пасяджэннях Міжнароднага каардынацыйнага савета ТБР “Заходняе Палессе, Беларусь-Польшча-Украіна”	Беларусь, Брэсцкая вобласць, 2016 (удакладняецца) Польшча, 2017 (удакладняецца)	камітэт Нацыянальнай камісіі па пытаннях навукі і прыродазнаўчай адукацыі, Мініпрыроды, Брэсцкі аблвыканкам

Назва мерапрыемства	Месца, даты правядзення	Адказныя
Распрацоўка плана кіравання біясферным рэзерватам “Прыбужскае Палессе”	2016-2017	Брэсцкі аблвыканкам, Мінпрыроды, Рэспубліканскі заказнік “Прыбужскае Палессе”
Аб’яўленне біясферных рэзерватаў “Чырвоны бор-Асвейскі” і “Прыпяцкае Палессе”	2016-2017	Мінпрыроды, аблвыканкамы
<b>Сацыяльныя навукі. Фізічнае выхаванне і спорт</b>		
9-ы Міжнародны конкурс прафесійных навываў інвалідаў (9th International Abilympics Bordeaux 2016)	Бардо (Францыя) 25-26 сакавіка 2016	камітэт Нацыянальнай камісіі па пытаннях адукацыі, Кафедра ЮНЕСКА пры БДУІР
Падрыхтоўка заяўкі на фінансаванне праекту з Фонду выкаранення допінгу ў спорце	На працягу 2016-2017	Міністэрства спорту і турызму
<b>Культура</b>		
Падрыхтоўка намінацыйных дасье ў Спіс сусветнай спадчыны: - Матэрыяльнае увасабленне духоўнай спадчыны святой Еўфрасінні Полацкай; - Аўгустоўскі канал – твор чалавека і прыроды (Беларусь-Польшча)	На працягу 2016- 2017 гг.	Нацыянальны гісторыка-культурны Полацкі музей-запаведнік, Полацкі райвыканкам, Віцебскі аблвыканкам, Галоўнае ўпраўленне ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Гродзенскага аблвыканкама, камітэт Нацыянальнай Камісіі па пытаннях культуры, Міністэрства культуры, Сакратарыят
Мерапрыемствы Міжнароднага тыдня мастацкай адукацыі	Май 2016 Май 2017	камітэт Нацыянальнай камісіі па пытаннях культуры, Галоўныя ўпраўленні ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі аблвыканкамаў, Мінскага гарвыканкама
Візіт эксперта ІКАМОС на беларускія аб’екты Папярэдняга спіса сусветнай спадчыны для ацэнкі іх адпаведнасці крытэрыям і патрабаванням Канвенцыі ЮНЕСКА аб ахове сусветнай культурнай і прыроднай спадчыны (1972 г.)	май-кастрычнік 2016, Брэсцкая, Віцебская, Гомельская і Гродзенская вобласці	камітэт Нацыянальнай камісіі па пытаннях культуры, Нацыянальная камісія, Міністэрства культуры, пастаяннае прадстаўніцтва Беларусі пры ЮНЕСКА, аблвыканкамы, грамадскае аб’яднанне ”Беларускі камітэт Міжнароднай Рады па помніках і мясцінах (ІКАМОС)“

Назва мерапрыемства	Месца, даты правядзення	Адказныя
Актуалізацыя і ўнясенне намінацыйнага дасье для элемента нематэрыяльнай спадчыны “Творчасць майстроў-шапавалаў Дрыбінскага раёна Магілёўскай вобласці “	2016-2017 гг.	ДУА “Інстытут культуры Беларусі”, Магілёўскі аблвыканкам, Дрыбінскі райвыканкам, камітэт Нацыянальнай Камісіі па пытаннях культуры, Нацыянальная камісія, Міністэрства культуры
Дарцаўка намінацыйнага дасье для элемента нематэрыяльнай спадчыны “Святкаванне ў гонар іконы Будслаўскай Божай маці (Будслаўскі фэст)” (пры патрабаванні ад Сакратарыяту Канвенцыі 2003 года)	на працягу 2016 года	ДУА “Інстытут культуры Беларусі” Мінскі аблвыканкам, камітэт Нацыянальнай Камісіі па пытаннях культуры, Міністэрства культуры, Сакратарыят
Круглы стол на радзіме беларускага кнігадрукавання	Прага (Чэхія) май 2017 года	Нацыянальная бібліятэка Беларусі, камітэт Нацыянальнай Камісіі па пытаннях культуры, Міністэрства культуры
Спецыяльная сесія ў рамках Сусветнага бібліятэчнага і інфармацыйнага кангрэса ІФЛА	Вроцлав (Польшча) жнівень 2017 года	Нацыянальная бібліятэка Беларусі, камітэт Нацыянальнай Камісіі па пытаннях культуры, Міністэрства культуры
Міжнародны кангрэс "Бібліятэка як феномен культуры"	Мінск, кастрычнік 2017 года	Нацыянальная бібліятэка Беларусі, камітэт Нацыянальнай Камісіі па пытаннях культуры, Міністэрства культуры
Міжнародны выставачны праект "Францыск Скарына і яго эпоха" ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі	Мінск, жнівень - кастрычнік 2017 года	Нацыянальная бібліятэка Беларусі, камітэт Нацыянальнай Камісіі па пытаннях культуры, Міністэрства культуры
Выстаўка і юбілейныя мерапрыемствы ў штаб-кватэры ЮНЕСКА з нагоды 500-годдзя беларускага кнігадрукавання (унесена ў календар па мятных дат ЮНЕСКА)	Парыж (Францыя), на працягу 2017 года	Нацыянальная бібліятэка Беларусі, Пастаяннае прадстаўніцтва пры ЮНЕСКА, камітэт Нацыянальнай Камісіі па пытаннях культуры, , Сакратарыят
Справаздача нацыянальнага каардынатора па аб'ектах сусветнай спадчыны аб мерапрыемствах па імплементацыі Канвенцыі 1972 года і падрыхтоўцы дасье для	Мінск, штогадова	Камітэт Нацыянальнай Камісіі па пытаннях культуры, Міністэрства

Назва мерапрыемства	Месца, даты правядзення	Адказныя
прасоўвання нацыянальных (трансгранічных) аб'ектаў у спіс сусветнай спадчыны		культуры
<b>Інфармацыя і камунікацыя</b>		
Шырокае асвятленне ў сродках масавай інфармацыі дзейнасці Нацыянальнай камісіі па справах ЮНЕСКА і самой Арганізацыі (у першую чаргу, патных дат, якія ўключаны ў Каляндар памятных дат)	на працягу года	Камітэт Нацыянальнай камісіі па пытаннях інфармацыі; Міністэрства інфармацыі
Дапрацоўка інтэрнет-праекта “Электронная карта “Гістарычная і культурная спадчына Беларусі”	першае паўгоддзе	Камітэт Нацыянальнай камісіі па пытаннях інфармацыі; Міністэрства інфармацыі, ”Выдавецкі дом ”Звязда“;
Забеспячэнне функцыянавання публічных цэнтраў прававой інфармацыі і ўдасканаленне іх дзейнасці па прававой асвеце грамадзян	на працягу года	Камітэт Нацыянальнай камісіі па пытаннях інфармацыі, Нацыянальны цэнтр прававой інфармацыі, Міністэрства культуры, Нацыянальная бібліятэка
Развіццё сеткі цэнтраў эталоннай прававой інфармацыі РБ, у тым ліку якія ствараюцца за мяжой, для забеспячэння доступу да эталоннай прававой інфармацыі, а таксама навуковага, вучэбнага, выхаваўчага, інфармацыйна-асветніцкага працэсаў	на працягу года	Камітэт Нацыянальнай камісіі па пытаннях інфармацыі, Нацыянальны цэнтр прававой інфармацыі, Міністэрства культуры, іншыя дзяржаўныя органы і арганізацыі
Развіццё і папулярызацыя Дзіцячага прававога сайту	на працягу года	Камітэт Нацыянальнай камісіі па пытаннях інфармацыі, Нацыянальны цэнтр прававой інфармацыі
<b>Моладзь і клубы ЮНЕСКА</b>		
Міжнародная канферэнцыя “Моладзь і сацыяльныя сеткі: Барацьба супраць гвалту і экстрэмізму”	Біблос, Ліван 17.05.2016	камітэт Нацыянальнай камісіі па моладзі і клубах ЮНЕСКА
Семінар “Роль клубаў ЮНЕСКА ў сістэме адукацыі Рэспублікі Беларусь”	Мінск, Віцебск, Брэст Студзень-сакавік	камітэт Нацыянальнай камісіі па моладзі і клубах ЮНЕСКА
Маладзёжны форум «Зімі ўніверсітэт клубаў ЮНЕСКА»	Гомель, 30-31 студзеня	камітэт Нацыянальнай камісіі па моладзі і клубах ЮНЕСКА
Рэспубліканскі конкурс «Унікальная культурная спадчына ў Беларусі»	на працягу года	камітэт Нацыянальнай камісіі па

Назва мерапрыемства	Месца, даты правядзення	Адказныя
		моладзі і клубах ЮНЕСКА
Удзел у пасяджэнні Выканаўчай рады Еўрапейскай і Паўночнаамерыканскай федэрацыі клубаў, цэнтраў і асацыяцый ЮНЕСКА	Грэцыя, на працягу года	камітэт Нацыянальнай камісіі па моладзі і клубах ЮНЕСКА
Удзел у Сусветным Кангрэсе Сусветнай федэрацыі клубаў, цэнтраў і асацыяцый ЮНЕСКА	Кітай, ліпень 2016	камітэт Нацыянальнай камісіі па моладзі і клубах ЮНЕСКА
Міжнародны валанцёрскі лагер “Спадчына Радзівілаў”	Нясвіж, ліпень 2016	камітэт Нацыянальнай камісіі па моладзі і клубах ЮНЕСКА
Міжнародная канферэнцыя «Прыцягненне моладзі да захавання і папулярызацыі гісторыка-культурнай спадчыны: вопыт і лепшыя практыкі»	Нясвіж, кастрычнік	камітэт Нацыянальнай камісіі па моладзі і клубах ЮНЕСКА
Еўрапейскі Кангрэс клубаў, цэнтраў і асацыяцый ЮНЕСКА	Мінск, кастрычнік	камітэт Нацыянальнай камісіі па моладзі і клубах ЮНЕСКА
Гродзенскі фестываль клубаў ЮНЕСКА	Гродна, лістапад	камітэт Нацыянальнай камісіі па моладзі і клубах ЮНЕСКА
Маладзёжныя ініцыятывы ў галінах культуры, адукацыі, навукі, прапаганды ААН і ЮНЕСКА	на працягу года	камітэт Нацыянальнай камісіі па моладзі і клубах ЮНЕСКА
Падрыхтоўка і правядзенне урачыстых пасяджэнняў кафедраў ЮНЕСКА ўстаноў вышэйшай адукацыі, прысвечаных 70-годдзю ЮНЕСКА	на працягу года	камітэт Нацыянальнай камісіі па пытаннях адукацыі
Праект «Access – магчымасці для ўсіх»	на працягу года	камітэт Нацыянальнай камісіі па моладзі і клубах ЮНЕСКА
<b>Удзел у працы кіруючых, выканаўчых і рабочых органаў ЮНЕСКА і яе канвенцый, у склад якіх уваходзіць Беларусь</b>		
199-я сесія Выканаўчай рады ЮНЕСКА	Парыж, 04-15.04 2016	Пастаянная прадстаўніцтва пры ЮНЕСКА, Сакратарыят
Нарада Нацыянальных камітэтаў Праграмы “Інфармацыя для ўсіх” (IFAP )	Братыслава, Славакія 01.05.2016	Камітэт Нацыянальнай камісіі па пытаннях інфармацыі, Фундаментальная бібліятэка БДУ
9-я сесія Міжурадавага Савета па Праграме “Інфармацыя для ўсіх”	Парыж,	Камітэт Нацыянальнай камісіі па

Назва мерапрыемства	Месца, даты правядзення	Адказныя
	30-31 мая 2016	пытаннях інфармацыі, Міністэрства інфармацыі, Фундаментальная бібліятэка БДУ
6-я сесія Генеральнай Асамблеі бакоў Канвенцыі 2003 года аб ахове нематэрыяльнай культурнай спадчыны	Парыж 30.05-02.06.2016	Камітэт Нацыянальнай Камісіі па пытаннях культуры, Сакратарыят
3-я Міжрэгіянальная нарада нацыянальных камісій па справах ЮНЕСКА	Шанхай, чэрвень 2016	Сакратарыят
22-я сесія Міжурадавага Савету Міжнароднай гідралагічнай праграмы	Парыж 13-17 чэрвеня 2016	Камітэт Нацыянальнай камісіі па пытаннях навукі і прыродазнаўчай адукацыі
40-я сесія Камітэта сусветнай спадчыны	Стамбул, Турцыя 10-20.07.2016	Камітэт Нацыянальнай камісіі па пытаннях культуры
Сусветны маладзёжны форум 2016 па сусветнай спадчыне: на скрыжаваннях шматслойнай спадчыны	Стамбул, Турцыя 29.06-12.07.2016	Камітэт Нацыянальнай камісіі па пытаннях культуры, камітэт Нацыянальнай камісіі па моладзі і клубах ЮНЕСКА
20-я сессія Міжурадавага камітэту па заахвочванні вяртання культурных каштоўнасцей краінам іх паходжання або рэстытуцыі ў выпадку незаконнага прысваення	Парыж, 29-30.09.2016	Камітэт Нацыянальнай камісіі па пытаннях культуры
Удзел у 200-й сесіі Выканаўчай рады ЮНЕСКА	Парыж, 05-18.10. 2016	Пастаянная прадстаўніцтва пры ЮНЕСКА, Сакратарыят
Першы сусветны саміт па Праграме “Памяць свету”	01.11.2016	Камітэт Нацыянальнай камісіі па пытаннях культуры Камітэт Нацыянальнай камісіі па пытаннях інфармацыі
Форум па кіраванні Інтэрнетам	Парыж, 01.11.2016	Камітэт Нацыянальнай камісіі па пытаннях інфармацыі



Назва мерапрыемства	Месца, даты правядзення	Адказныя
30-я сесія Савета міжнароднай праграмы развіцця камунікацыі (МІРК)	Парыж, 16-18.11.2016	Міністэрства інфармацыі, Камітэт Нацыянальнай камісіі па пытаннях інфармацыі, сакратарыят
11-я сесія Міжурадавага камітэту па захаванні нематэрыяльнай культурнай спадчыны	Адэса, Абеба, Эфіопія, 28.11-02.12.2016	Камітэт Нацыянальнай камісіі па пытаннях культуры
10-я сесія Міжурадавага камітэту Канвенцыі 2005 года па ахове і заахвочванні разнастайнасці форм культурнага самавыяўлення	Парыж, 12-15 снежня 2016	Камітэт Нацыянальнай камісіі па пытаннях культуры, Сакратарыят
21-я сесія Генеральнай асамблеі бакоў Канвенцыі аб ахове сусветнай культурнай і прыроднай спадчыны	Парыж, 2017 даты ўдакладняюцца	камітэт Нацыянальнай камісіі па пытаннях культуры, Сакратарыят
6-я Міжнародная канферэнцыя Міністраў і адказных кіраўнікоў па фізічным выхаванні і спорце (MINEPS VI)	РФ, чэрвень 2017	камітэт Нацыянальнай камісіі па пытаннях адукацыі, Міністэрства спорту і турызму
6-я сесія Канферэнцыі Бакоў Канвенцыі аб барацьбе з допінгам у спорце	Парыж, 2017 (даты ўдакладняюцца)	Міністэрства спорту і турызму, Нацыянальнае антыдопінгавое агенцтва
39-я сесія Генеральнай Канферэнцыі ЮНЕСКА	Парыж, Лістапад 2017	Нацыянальная камісія
12-я сустрэча бакоў Гагскай Канвенцыі 1954 года і 6-й сустрэчы бакоў другога Праатола да Гагскай Канвенцыі 1954 года аб ахове культурных каштоўнасцей у выпадку ўзброеных канфліктаў	Снежань 2017	камітэт Нацыянальнай камісіі па пытаннях культуры